

Kovos su ligomis samprata lietuvių ir baltarusių užkalbėjimuose

Marija ZAVJALOVA

Straipsnio objektas – lietuvių ir baltarusių užkalbėjimai nuo ligų. Tikslas – remiantis tautosakos tekstais, atskleisti kovos su ligomis magines priemones. Metodai – struktūrinis, lyginamasis, kontekstinis, lingvistinis. Išvados – lietuvių ir baltarusių užkalbėjimo tradicijos turi bendrą ligos sampratą, naudojamas panašiomis priemonėmis ligai įveikti. Visų pirmą, tai bendri žodinės magijos metodai (tapatinimai, palyginimai, metamorfozės, tabu). Daroma priešlaida, kad simbolinis kelio vaizdavimas – tai viena iš tabu apraiškų, kodujantį patį gydymo procesą ir jo dalyvius. Pažymėtina, kad ne visos aprašytos kovos su ligomis priemonės abiejose tradicijose išsiivystė vienodai – esminiai skirtumai galėjo atsirasti dėl velyvo krikščionybės priemimo Lietuvoje.

Ligos įsivaizdavimas lietuvių ir baltarusių užkalbėjimuose greičiausiai turi gilias šaknis – daugumoje tradicijų pagrindiniai jos suvokimo principai yra panašūs. Visų pirmą, ji vaizduojama kaip svetima (gyva, arba personikuota) būtybė, trukdanti žmogui ramiai gyventi. Užkalbėjimų tikslas yra išvaryti ją šalin, toliau nuo žmogaus gyvenamosios vietos, už jo erdvės ribų. Kadangi liga animizuojama, ji kartais įsivaizduojama kaip gyvulys, augalas arba net kaip žmogus ar atskiri jo kūno organai.

Ligos palyginimas su medžiais ar jų dalimis: *Saka, eik ont žemes, kuo pre žmuogaus kabinies... (užkalbėjimas nuo rožės) [LTR 3510 (49)]; Kap nakcis dzyla, kap dziena dzyla i kap ita šaka dziūsta, tegu ite ita dedervinė išdziūsta. [Reikia dar seilėm paspjauzdžius trinti dedervinę dešinės rankos pirmu (bevardžiu) pirštu, ir vis tą pirštą pirmą patrint bille kur į sauso medžio šaką.] (užkalbėjimas nuo dedervinės) [TD, Nr. 455].* Ir pačių šių ligų pavadinimai siejasi su augalų pasauliu (*dedervinė* vienos šaknies *suderva*, o pastarasis žodis susijęs su rus. дерево ‘medis’ [Фасмер I, 502]); ... Як у сухому дрэву і ў шчырам бару і ў зяленам бару адростку ня ‘драстаць, так у божку ўздыханию шалу ня бываць і ня ‘трыгачца [Замовы, 450: ад шалу]; Сук–яліначка, тут табе не стаяці, табе ў Колечкі не бываці, табе, Колечка, грызі не знаць [Замовы, 766: ад грызы]. Baltarusių užkalbėjimuose liga palyginama su saus medžiu, kuris nebegali remtis šaknimis, linguoti šakų, šlamėti lapais: Як етаму дрэву на корані не станавіца, не караніца, не какаціца, так у етага раба божага грызі ня быць [Замовы, 759: ад грызы]; Як сухім дубчыкам тром на пні не стаяці, карэння не пускаці, голлейкам не меці, лістом не шумеци, расою не прыпадаці, так гэмаму ўдару не ядрыцца, не балеци [Замовы, 581: ад удару, звіху]. Panašiai į sausus medžius išsiunčiamos ligos lietuvių užkalbėjimuose: ...Nei an žmonių nei an gyvulų, aik, pasiuciomas, an sousų medžių, an kietų akmenų... [Krėvė–Mickevičius, p. 504–505, V]. Idomu, kad baltarusių tradicijoje net pačios ligos atitink-

ka tam tikrus medžius, pavyzdžiui, išnėrimas palyginamas su ažuolu (taip pat ir danties skausmas); *залатник* (pilvo skausmai) – su beržu; *касталомца* (greičiausiai kaulų skausmai) – su liepa; putinas susijęs su kraujo nutekėjimu. Liga vaizduojama kaip nereikalinga medžio dalis arba kaip visas sausas (niekam tikės) medis.

Ligos palyginimas su kirmėlėmis, paukščiais ir gyvuliais: *Kauke, kauke, tavo pirštu danci trinu, tavo vardu kirmėl marinu, kad ji arba padvēstu arba iš N dantų iššlioustu ir aitū in sousus medžius, in kietus akmenis. Kap tu šitų pirštų metei, tegul pameta N dancis kirmėlė, kuri jি камоја... [Krėvė–Mickevičius, p. 506, XI]; Малаадзік малады, у цябе рог залаты; чарвяк точыць мае зубы, а ты патачы чарвяку губы [Замовы, 622: ад зубнога болю]; Vilke, vilke, išlisk iš akių, aš tau duosiu maišą pinigų ir maišą rugių [Mansikkä, p. 69, Nr. 19]; Эда ёда rémuonélis Kaip kiškelis kopūstelius, Kaip ožkelé žaliq žolę, Kaip vilkelis žaliq mésq [LT, p. 904, Nr. 9338]]; Як салавеячу на вароцецках не успяваць, так у Валечкі падымачку–падвяроду ў целе да смерці не бываць [Замовы, 803: ад залатніка]; Залатэй доннік, сярэбраны доннік, стань ты ў пуне, у макавым зярне: тут тваё мясцечка, як салаю гнядзечка [Замовы, 812: ад залатніка]. Visi šie personažai, matyt, suvokiami kaip atstovaujantys kitam, svetimam pasauliui, kuris atrodo nepažįstamas ir dėl to pavojingas, priešiskas žmogui.*

Ligos palyginimas su žmogumi – personifikacija: *Kartelis jojo ant širmsos kumelės, kai kumelé parpuolé ir kartelis prapuolé [Balys, p.69, Nr. 458]; Exai ёзвіх па зялёнаму лугу, а там дзеўкі краскі рвалі, звіх паймалі... [Замовы, 528: ад звіху].* Dažniausia tokie baltarusių užkalbėjimai: *Ox ты, скула Ганна, ты красная панна, чаго ты шумовая, ці ты з работы, ці ты з таўкоты, ні ты паходзючча, ці ты рабаючча, ці ты прыстрэчна, ці ты ўрошна, ці ты падумана, ці ты пагадана... [Замовы, 684: ад скулы]; Удар Купрыян, удар уда́ры́уся, хвалі Бога, што не задайтіуся, стралі – не ўстрапляй, сужылак не пацягай [Замовы, 562: ад удару]; Звіху, звіху, божы чалавечэ, а не так і звіхну́уся, сам сабе ўлякну́уся, косci на косci, жылы на жылы, кроў на кроў, какаткі на какаткі, сустаў на сустаў, а ты, звіх, на месці стань... [Замовы, 582: ад звіху].* Ciā liga vaizduojama kaip žmogus ir su ja bendraujama kaip su sau lygiu: *Каўтун–баўтун, добры чалавек, чаго ж ты расхадзі́уся? Ці ты з крыку, ці ты з работы, ці ты са зла, ці ты з пуду, ці ты з уяўроду? Я ж цябе прашу, табе смачна есці даю, мякку пасцель сцялю, цябе, каўтуну, спаць кладу, табе, каўтуну, угаджу, цябе, каўтуну, прашу па касцях не хадзіць, касцей не ламіць, крыві не валиваць, у (імя) каўтуну не бываць... [Замовы, 832: ад каўтуну].* Kaip matome, liga gali miegoti, gerti,

valgysti kaip ir žmogus, todėl su ja galima susitarti. Kartais baltarusių užkalbėjimuose vienas žodis reiškia ir pačią personifikuojamą ligą, ir tą žmogaus kūno organą, kuriame ta liga kilo. Vadinas, užkalbėtojas kreipiasi į ligą kaip į savarankišką būtybę, gyvenančią žmogaus organizme savo gyvenimą: gimsta, valgo, rengiasi ir t. t. Pavyzdžiuui, manyta, kad pilvo skausmus sukelia iš savo vienos pajudėjusi gimda (baltarusių užkalbėjimuose *залатник*, *донник*; lietuvių – *gumbas, klynas, macica, parušenja*), kurią manoma gyvenant tarsi kokį gyvį žmogaus kūne, ir norint skausmą sustabdyti, ją reikia priversti grįžti į savo vietą: ...*залатничок, хадзи, расхадзіся і ўсціхаміраўся, на свае месца станавіся, якое табе Гасподзъ Бог паказаў*. Уніз не схадзі, касці не ламі, раба божага не сушы. Як чорны mak пасеўны, так і ты, залатник, пяром угому ўзніміся, на свае месца станавіся не ніжэй, не вышэй пупа... [Замовы, 779: *ад залатника*]; *Залатник-залатнічча, і ты, жывот-жывакічча, стань ты на свае месцы, на залатом крэслі, як цябе маці раздзіла, на залатом крэслі садзіла ў краснянкам каўпачку, у шаўковенъкай шапачцы; красным повясам падпяразаўся, у бокі ўзяўся, на жывату хадзі і сэрца знабіў, пад бокі падлягаў і дыхаць ня пускаў, як я цябе не гаварыла...* [Замовы, 809: *ад залатника*]; *Gumbas turi savo dvaru. Ішсічиоک, ішсівалиоک ір in daikto atsistok* [Mansikka, p. 98, Nr. 155]. Lietuvių užkalbėjimuose kiti atskiri organai irgi tapatinami su pačia liga. Pavyzdžiuui, dantų skausmas = dantys, kaulų skausmas = kaulai: *Aš ejau per žalią girią ir matau gilų šulinį. Aš tave noriu, tave, 'ta danti', noriu prigirdyti ir nugramzdinti, kad tu man daugiau nebe-skaudėtum* [Balys, p. 67, Nr. 444]; *Kaule, kaule, gyvas kaule! Ata-duo mana gražumų, pasim sava laužimų* [TD, p. 181, Nr. 460].

Kaip matome, dažniausiai liga suvokiamā kaip atskira, savarankiskai veikianti būtybė, nesvarbu, ar atėjusi iš kito pasaulio, ar gyvenanti žmoguje. Bendra visų ligų priežastis – kad toji būtybė pradeda blogai elgtis, pasidaro piktà ir trukdo žmogui gyventi, tampa nereikalinga, „atliekama” – rusų линий prasme. Tai atsispindi ir kai kuriuose ligų pavadinimuose: slav. *luxo* ‘pyktis, piktybė’ davė pagrindą tokiems ligų pavadinimams kaip brus. *лішай*, *ліхарадка*, o pats yra susijęs su lot. *relinquō*, *-lictus* ‘palieku, paliktas’, ir jo pirminė reikšmė buvo ‘atliekamas, liekas, liktas’ [Фасмер II, 505]. Galbūt dėl to ir ligų priežastys užkalbėjimuose suvokiamos kaip kažkas atliekama, likta ar perdēta. Pavyzdžiuui, nereikalingi veiksmai arba perdėti jausmai: *džiaugsmas, павыdas, nužiūrėjimas, зрокай; brus. прыстрэкі, прысмак, прыгавор, паддзел, памышленне, падзіўкі, падымкі, падумка, падойм, падарванне* (tai yra dariniai su prefiksais *na-*, *пры-*, *reiškiančiais* kaip tik prijungimai, papildomumai), *натуга, іспуг, ляк, зляк, нервы, завісіць, радасць, прыгавор, унушэнне, памышленне* (perdėti jausmai ir nereikalingi veiksmai). Bet dažniausiai ligas sukelia nužiūrėjimas ir apkalbos, brus. *урокі* (sen. rus. *рекотать* ‘skambėti’, toč. A, B *reki* ‘žodis’ [Фасмер III, 497]); *падзіўкі* (nuo дивитъся ‘žiūrēti’). Vadinas, pagrindinės neigiamo poveikio žmogaus sveikatai priemonės yra kito žmogaus liežuvis ir akys.

Kaip gi susidoroti su liga, nugalėti ją, išvaryti iš žmogaus? Pagrindinis būdas ligai nugalėti – išsiaiškinti jos priežastį ir padaryti taip, kad per tą pačią priežastį ji ir išnyktų: išeitų ten, iš kur atėjusi, pati imtusi to, dėl ko atsirado. Baltarusių užkalbėjimuose ligoms siūloma atlkti kaip tik tuos veiksmus, kuriuos darė žmogus, kai susirgo: *Выганяю я ету скну на мхі, на болоты, на сухей лес: там вам красавания, там вам лікавання*. На

чым жа ты схапілася: *ци на радасci, цi на пiцяннi, цi на едзяннi?* На чым жа ты схапілася, на тым і перастань [Замовы, 691: *ад скулы*]. Toks „gydymo būdas” iš tikrujų atitinika magijos principą: pasiekti tikslą pagal atitinkamą pasaulio tvarką, ne pažeidžiant taisykles, bet sugrąžinant viską į savo vietas, sudarant savotišką uždarą ratą (kaip buvo, taip ir bus, niekas negali dingti arba atsirasti iš nieko, o kas buvo svetima, teeinie sau). Kita vertus, tuo pačiu principu remiasi homeopatija: panašus gydomas panašiu. Šis principas grindžia ir žodinę magiją: kiekvienas daiktas pasaulyje atitinka kokią nors kitą, todėl aptinkant atitinkmenis ar „magines tapatybes” galima sudaryti pasaulyje atitinkamą tvarką ir taip galiausiai pasiekti tikslą, plg.: *Tfi, tfi, tfi, kai vilkas žaliu mėsų ryja i neasiryja, ija gerkléj kaulas nekliūva, kad тепite pac itas krislas tava aky nekliūti* [TD, p. 181, Nr. 458]; *Saulės pienas, akmenia kraujas, saulas aptemimas, krauja nustojimas* [Mansikka, p. 69, Nr. 21]; *Akmuo be šaknų, Sveika Marija. Paukštis ba pieno, Sveika Marija. Kirmala ba kramslas, Sveika Marija* [Mansikka, p. 81, Nr. 76]; ...*Есць на синем моры камень, паўлінае пяро. Як таму камню наверх не ўсплываць, паўлінаму пяру на дно не ўпадаць, так рабе божай (имя) грыжы не быць, на касці не хадзіць, касці не ламіць, сэрца не таміць, жылак не марыць, вочак не цямніць, галовачкі агнём не паліць, у вобмарац не вадзіць...* [Замовы, 762]; *На небі – месяц малады, у лесі – дуб таўсты, а ў полі – камень сяды; як етым тром царам умесці не бываць, мёду–віна не піваць, так і май зубам не шумаваць* [Замовы, 599: *ад зубнога болю*]; *Ехаў Даніла на сівай кабыле. Кабыла прыстала, у Ганны кроў перастала* [Замовы, 459: *кроў замаўляць*]. Tokiai aiškiai ar slaptais palyginimais remiantis ir sudaromas užkalbėjimas: pagal kokį galbūt anaipolt ne pagrindinių požymių gali būti palyginami visai tolimi, iš pirmo žvilgsnio niekaip nesusiję dalykai, pavyzdžiuui, paparčio žiedas ir kraujas, gyvatė ir akmuo, seilė ir saulė: *Eina saulė, eina seilės, tegul ішена і што твінкімас карту* [LTR 4105 (405)]; *Ugnявystas kraujas, paparčio žiedas. Aprimo ірэ. Тегул штас kraujas nustos tekёт* [Mansikka, p. 69, Nr. 22]. Kartais ir išvis sunku nustatyti ryšį tarp minimų užkalbėjimuose objektų ar veiksmų (plg. *На моры, на кіяні, на востраві на Буйні стаіць дрэва, на том дрэві цар воран сядзіць. Цар воран, на каркні, і кроў у раба божага на кані. Амін* [Замовы, 487: *ад крывац'ку*]; *Цары б'онца – сунімаоцца, дарога ўсцілаеца, залатнік астанаўляеца на залатым крэслі, на сваім месцы* [Замовы, 778: *ад залатника*]), bet mes jaučiame, kad gilių asociacijų lygmenyje šie tekstai yra prasmingi, ir šita prasmė atskleidžia įsigilinant į jų giluminę semantiką bei rekonstruojant archainį pasaulio modelį. Tokio rekonstravimo pavyzdys gali būti žmogaus kūno dalių projekcija į žemės paviršiaus objektus, kurią turėdami galvoje jau kitaip žiūrime į tokius tekstus: *Із–пад ясныі зары, із–пад белыя гары цякло трои ракі. Рака малочная, вадзянная і крываюная. Я малочную разан'ю, вадзянную разаллю, а крывающую астанаўлю* [Замовы, 480: *ад крывац'ку*]; *Трыдзеўяць гары, укучу сайдзіцеся, трыйдзеўяць ракі, укучу сайдзіцеся, трыйдзеўяць гарады, укучу сайдзіцеся, і косыці–мошчы, укучу сайдзіцеся. Загаварую і замаўляю я ў рабы божай маладзенца да пары, да ўрэмя; а прыйдзець час–урэмя паследніе, тады трыйдзеўяць гары, рассступіцеся, трыйдзеўяць ракі, разыйдзіцеся, трыйдзеўяць гарады, разыйдзіцеся, косыці–мошчы, рассступіцеся, выхадзі, маладзенец, з естых касыцей, з машчэй на сей белы свет красуваяца, амін* [За-

мовы, 1109: *на добрую цяжарнасць*]. Токс жэмёс павіршіаус об'екту тапатінімас су атінкамаіс ژмогаус күно органаіс – то патіес „panašumo principio” апраішка. Турукті туо паціу прінципу пагрісти ір mainai su liga (ар су кітаіс персоны) ювіріаіс даіктаіс, кас іргі гали тапты гедымо бүдү, павыздзію: *Pele, pele, te (šia) tau kiaulinis (dantis), duok man gelezinu* [LT, p. 903, Nr. 9332]; *Jaujas Ménuo, kunigaikšti! Tau pilnų ratų, o man sveikatų; tau sudiltie, man gyventie* [Balys, p. 18, Nr. 7]; *Dievo galvye, žemės biaurybe, imk sau biaurybę, duok man galybę* [LTR 3863 (171)]; *Агонь, агонь, гаручы, балочы, табе макрома, а мне сухата – на еты час, на ету мінуму* [Замовы, 734: *ад вогніку*]; *Крыксы, крыксы, дарую я вас хлебам-соллю, белай рубашачкай, красным паясочкам – даруйца майго дзіцяци добрым здараюем и сном!* [Замовы, 1138: *ад нашніц, крыксаў*].

Панаšumas гали бүті не тік прасмініс, бет ір гарсініс, пасіреікшті паціу ژодзіу սաշкандіу арба ішорінэс формос тапатуму. Павыздзію, liga rožé daugumоje tradicijų, kur шіе ژодзіяі іргі панаšūs, палыгінама su роžes ژіду: *Ejo Kristus keliu, rado tris rožes: viena rožē nuvyto, kita nudžiūvo, trečia prapuolė* [LTR 3641 (519)]; *Ишо ѿ Христос на полю, нёс три розы: одна акамянела, другая адзервяиная, трэцяя згінела, згінь і ты, боль, начыстыя рожа* [Замовы, 720]. Панашиаі ліетувій ір бальтарусій үзкалбеймуose *grīžas* (санаріу skausmas) і *grīzv* (grīzka) gydomigriaunžiant skaudančią vietą, норс бальтарусій *grīzka* reiškia visai kitą ligą – išvaržą: *Grauž grīžių, da grauž geriau...* [Mansikk, p. 96, Nr. 148]; – *Kūl veiki? – Grīž graužiu. – Graužk, kad išgraužtai* [LKAG Nr. 1270]; *Грыз загрызаю, на суку пакідаю. Грызи, грызь, сук, а не Шуркін нун* [Замовы, 775].

Be paprasto палыгініmo, мінётас тапатумо прінципас үзкалбеймуose тuri dar vieną tikslą: паверсті кą норс куо норс, кад liga pakeistu savo išvaizdą, o kartu ir пасіреікшімо būdą. Aišku, tokios metamorфозіs даžняусіаі atliekamos ligos маžéjimo kryptimi. Павыздзію, бальтарусій үзкалбеймуose: *ударся ты аб еты камень і рассыпся на мелкія частачкі, табе (скула) драбней маку рассыпатаца, (залатнік) выкацаць гарошынкаю, рассыпся на дробненъкі мак, сабярыся ў хмялеву шышашку.* Шіу метаморфозі tikslas – suskaldyti, susmulkinti ir пашаліnti ligą; priešingai kүno ir viso tvarkingo pasaulio vientisumu, liga turi sutrupéti, suirti, suskilti į daugelj smulkių šukiu. Todél бальтарусій үзкалбеймуose liga тапатінама su (павіrst) агуонос ғrudeliais, шіаip ғrudais, pipirais, ғirniais, skiedromis, kurie віsi іш esmës reiškia kažkä smulkaus, susmulkinto, каip kad trupinys, kuris гали greitai nuskrieti ar nuriedéti ғalin. Ліетувій үзкалбеймуose ligos susmulkéjimas bei suirimas atsispindi, павыздзію, гризо кіrtimo motyvuose: – *Ką kerti? – Girgždelę kertu – Kol kerti? – Tol kirsiu, kol nukirsiu* [LT, p. 900, Nr. 9317]; gyvatës sutraukymo į маžus gabaliukus: *Šventas Dievo kardas, gelezinės akęčios, juodi arkliai tegul tave sutrauko į striūgus striunkelius* [Balys, p.58, Nr. 394]; роžes susmulkinimo: (роžę) Jézus Kristus maklynéj sumyné; ir ligos supléshymo: *Pono Dievo angelas šią ligą perplėš, Perkūnas nuspirs. Išdils, kaip delčios Ménuo, sudžius, kaip liekno švendré* [Balys, p. 81, Nr. 526]. Bet даžняусіаі ligos маžéjimas палыгінама su ménulio sudilimu bei nendrés sudžiūvimu (žr. паскуніj текста).

Tokie палыгініmai ir metamorфозіs картай virsta kodaіs, ir tada mes susiduriame su dar vienu reikšmingu ژodnés magijos прінципу – tabu. Гали бүті paslepiamas, užkoduotas ligos pavadi-nimas, jos пасіреікшіmo būdas, povekis, ligonis ir net pats үзкалбетојas, visas susirgimo ir pasveikimo процесас.

Reikia пабрèžti, кад үзкалбеймуose realizuojamos dvi prie-singos kovos su liga (ir su visais піктывішкais reiškiniai) tendencijos: viena stengiamasi павадіnti ligą юs tikruoju vardu ir išvardyti кuo daugiau юs imanomu pavadinimui, кит – išvengti tikrojo ligos vardo, „*apgauti*” јą, павадіnti каip норс китаip. Greičiausiai abi šios tendencijos remiasi tuo паціu прінципу – ژodzio jéga: kadangi vardas, pavadinimas гали sužadinti patj reiškinj, үзкалбетоjo elgesys priklauso nuo то, ar гали jis pats susidoroti su iškvestu персоны, ar nori pasinaudotи kitomis priemonémis. Antai gyvatë lie-tuvíj үзкалбейmuose, норs үзкалбетojas даžniausiai krepiiasi į јą tiesiogiai, тuri labai daug epitetu: *Žibuté, lakštuté, salduté, meduté, kū padarei žmoném, atduok, lisk krūman. Kad tavi neregét nei sau-la, nei ménuo, nei žvaigždés* [LTR 4813(10)]. Bet kita vertus, daug epitetu naudojama ir kai norima atspéti tikraji vardą, plg.: *Arkliné, puntiné, geleziné, purvyniné, pušiné, kanapiné (ir visokios spal-vos), tavo vardu aš žinai. (Jei tik atspési, tuoj sugys žaizda ir gyvulys pasveiks.)* [Mansikk, p.75, Nr. 50]. Tas pat pastebima ir baltaru-sių үзкалбейmuose, павыздзію: ...*Добры дзень табе, скула, ты скулабіца, сіняя сінявіца, белая белавіца, чорная чарнявіца, скула ж ты красуха, бялуха, чарнуха, брусь-ха, калуха, залатуха...* [Замовы, 672: *ад скулы*]. Abiejose традиціose dauguma ligu pavadinimу yra aprašomojo побудзіo, павыздзію, pagal pasirodymo vietą arba laiką – brus. *галаўніца, маташнік, начніцы, вяснянка, лістападніца;* pagal išvaizdą – brus. *круг,* liet. *gumbas* (susijęsu slav. *губа* ‘grybas, атауга ant medžio, iškilumas’ [Фасмер I, 468], žymi ligą, kuri pasireiškia pilvo išsipūtimu); pagal epitetus – brus. *залатнік* (nuo ‘auksinis’), *радзімец* (nuo ‘gimtasis’), *лішай* (nuo *ліхой*, sen. rus. *лух* ‘piktas, blogas, varganas’ [Фасмер II, 505], *ліхарадка* (pa-žodzіui ‘piktdžiuga, piktavalis’), liet. *kartelis* (‘rēmuo’, nuo *kartus*), *geltinge* (nuo *geltonas + liga*); pagal pasіreіkшіmo būdą – brus. *грызv,* *крыкса,* *плакса,* *несанома,* *недрамома,* *калатуха,* *начасу-ха,* *трасіца,* *рэзанка,* *касталомка,* *колькі,* *жога,* *гарачка,* liet. *parušenia* (nuo lenk. *poruszenie* ‘sujudinimas’), *džiova* (nuo *džiovinti*), *grīžas* (‘санаріu skausmas’, susijęsu *grīaužti, griežti* (?)), *drugys* (susijęsu rus. *дрожь*, len. *dreszcz* ‘drebulyс’). Sunku паса-kyti, ar tokia aіski pavadinimo motyvacija visada reiškia, jog tai slaptas ligos pavadinimas, o ne tikrasis. Akivaizdu būna tik tada, kai minimi du ligos pavadinimai, vienas – үзкалбейimo pavadinime ir komентаруose, o kitas – паціame tekste. Павыздзію, үзкалбейmas nuo džiovos: – *Ką tu čia darai? – Sukatas malu, sukatas malu.* (*Tada malantysis smarkiai turi sukti girnas, o antrasis ژmogus – pasakyti:*) – *Malk, malk, visas sukatas sumalk.* [LT, p. 899, Nr. 9313]. Cia tarsi atsitiktinai pavartotas slavizmas neatrodo nemotyvuotas паžvelgas į kitus slavizmus lietuviu үзкалбейmuose: *zrokai, lišaj, parušenia, macica, kaltun, zmieja, zjadai, tručyna, rona, pavietriai, kvaraba, sukatos, liekarsta, liekajus, bieda, škada.* Visi šie ژodzіяі reiškia ligas arba јu pasekmes ir tekstuose даžняусіаі užima centrinę padéti (tarp kitų lietuviškų): būtent шіе ژodzіяі yra tokiai atvejais svarbiausi, į juos sutelkiamas dëmesys (павыздзію, *Mumine Žemine, Atsimk savo zjadus, Atduok margai karvei sveika-tu* [LKAG 207 (46, 48)]). Cia tabu гали пасіреікшті ir savo atvirkšte-ne puse – нéra negalima prielaida, kad panaudouoti kitos kalbos atitikmenys atrodo stipresni negu savos kalbos ژodzіяі.

Kita tabu апраішка yra metaforizacija, kai liga vaizduojama каip mitinis personažas (даžняусіаі antropomorfinis), kuris kartu kelia kitas, nesusijusias su liga asociacijas. Павыздзію, labai pa-plites siuzetas, kur drugys pavaizduotas basu mergu pavidalu (балтарусій традиціоje jis turi daug variantu): *In Akéjanauckų marių*

stavi astravas, in ta astrava stavi bažnyčia, taj bažnyčiąj stavi lažia, taj lažiaj guli švintas apaštalas Simanas. Anas paskeljūs nuvėja parvaikščiac in kryžiakélés, i rada dzvylikų mergų aplyšusių, apdriskusių, apskaldinavusių, apspurvinavusių, bliska grynas, baisus in jas dobacie. Švintas apaštalas Simanas klausia jas: ‘Ką jūs cia susrinkat, ką jūs cia laukiat?’ – ‘Švintas apaštalai Simanai, mes cia susirinkam, mes laukiam takų žmanių, kas rycines maldas pramiega, abiedzines praabiedaja, vakarines pravūliją, tai mes takų žmanių kauluosun inlindam, tai kaulus laužam, sustavus gnaibam’ Švintas apaštalas Simanas jam saka: ‘Atmeškit jūs man šimtų geležinių rykščių, aš itas mergas mušiu i barsiu, kam anas ite svietų mūčija’ – ‘Švintas apaštalai Simanai, nei tu mus muškie, nei tu mus barkie, kas citau itų maldų atkalbės, tai mes in tų žmagų i nepadabasme, i namiosun ja neažeisme’ [TD, p. 181, Nr. 461]; ... Выйду за новыя вароты, пагляджу на сінє мора. Сінє мора, скальхніся, вада, вазмуціся. З таго мора выходзяць дванаццаць дача-рэй. Насустроч ім святы Бахмucci і спрашую ў іх:

- Чые вы ёсць дочары?
- А мы ёсць дочары цара Ірада.
- А куды вы ѹдзяцё?
- А мы ідзём у праваслаўны мір к такому-та і такому-та (у каго малярэя, на імя назавуць) галаву ламіць, сэрца знабіць, кроў разжыгаць і цела халадаць.
- Даю я вам за гэта па дзвінаццаць ран, штоб вы не хадзілі к таму і таму.

Прасіліся ж жны ў яго:

– Святы Бахмucci, не давай жа нам па дзвінаццаць ран. Хто ему будзе малітву знаць, мы будам таго навекі вешнія аббягаць. Навекі вякоў амін [Замовы, 860].

Dažniausiai panaši personifikacija (ligos vaizdavimas mergos, bobos, moters, rečiau senio pavidalu) pasitaiko baltarusių užkalbėjimuose – pateiktas lietuviškas tekstas yra vienintelis ir, kadangi turi daug slavizmų, greičiausiai yra skolintas. Idomu, kad baltarusių tradicijoje personažas, kurio pavidalui vaizduoama liga, ir yra svarbiausias veikiantis asmuo – nuo jo priklauso ligos gydymas, iji kreipiasi užkalbetojas su prašymu padeti (lietuvis užkalbetojas dažniausiai susidoroja pats), ir sėdi jis ne bet kur, o pačiame pasaulio centre, kur užkalbetojui (ar ligonui) dar reikia patekti, praėjus visus pasaulio lygmenis (pavyzdžiu: *На моры, на кіяні, на востраві на Буйні стаіць дом; у том домі стаіць старыца і дзержыць ана жала. Ты, старыца, вазьмі свое жала і прыйдзі к рабу божаму (імя), вынь із раба божага (імя) жала смертныя!* У чистым полі на Сіяньскай гарэ стаіць дуб; над тым дубам сядзіць старушка стараньская, кладзець аганек сіненъкі і сільненъкі, пякець сала і пускаець духі на ўсе сухія цеменныя лясы. Унімай, бабка, сваіх ярых шаленых сабак ад ярага зуба, ад жаркага агня, дай помачы рабе Гані [Замовы, 431: ад шалу]. Ligas vaizduojantys moteriški personažai baltarusių užkalbėjimuose, viena vertus, priešpriešinami įprastam žmonių pasauliui: nemoka atliki paprasciausią veiksmų – siūti, skaityti, rašyti; bet kita vertus, ir siuva, ir skaito, ir užkalba liga. Toks prieštaravimas turbūt paaškintinas jų ambivalentiškumu – jos atsiuncią ligas, jos galii jas ir išvaryti. Jų rankose yra žmogaus likimas (siūlas, kurį jos verpia), jos siuva, verpia, mezza ir tuo pačiu užkalba liga; būna ir taip, kad jos *не шые, не мые, не тчэ і не прадзе, толькі рабу Івану помаш* ад паганых скул дае. Nutrūkės siūlas atitinkamuose užkalbėjimuose gali reikšti ir sustabdytą kraują.

Svarbiausias šio mitinio personažo, slepiantio savyne ligos įvaizdi, požymis yra jo išskirtinė padėtis – jis yra vyriausias (plg. ...*Ізвіхова маці на пою хадзіла і сваіх сыноў звіхой будзіла: “Сыны мае звіхі – і Іван, і Раман, і Даніла, памагайця етаму ліху!”*... [Замовы, 549: ад звіху]; На рацэ на Смуродзіні стаіць калінавы мост: на калінавым маству стаіць дуб Мелляноў на дванаццаць какатоў; на тых какатах змяіны гроб; у том грабу змяя Шкурапея, над усімі старшая, бальшая, над усім гадам. Змяя Шкурапея! Унімай сваіх гад, вынімай свой яд... [Замовы, 337: ад змей]. Galbūt tuo pagrindu įvyko dar viena šio įvaizdžio transformacija – atėjus krikščionybei, atsirado nauju personažu, šventužu, kurie užémē tą pačią vietą. Ypatinga vaidmenį užkalbėjimuose atlieka Švenčiausia Panelė. Lyginant įvairius tekstus pastebima, kad ji gali atstoti ir pačią ligą, mitinę mergą, gyvatę, ir ligos užkalbetoja, pavyzdžiu: (*Švenčiausia Panelė*) *залатую голку дзяржыць і шаўковыя ніткі;* (merga) *тримае іголку булатную, уздывае нітку мяльковую;* (*Švenčiausia Panelė*) *у чистым полі столікі пастаўляла, у кубачкі–блодачкі медвіно паналівала, госцікаў частавала;* (merga) *на сінім моры гуляла, сталы засцілала, кубкі налівала;* (liga) *Ізвіхова маці, прашу я твае вялікія міласць.* Па пою ты хадзіла, сына звіхіха будзіла: „*Устань, мой сынку звіху, устань, спамагайсі і етаму ліху памагайсі!*” [Замовы, 550: ад звіху]; (*Švenčiausia Panelė*) *На Сіяньскай гарэ мамка Прачыстая хадзіла, свайго сына звіхіха будзіла:* „*Ой ты, сын мой звіху, устань ты к етаму ліхому ліху!*” [Замовы, 585: ад звіху, выбою, удару]; (gyvatę) *Ёсць у свеці сінія мора, на тым сінім моры ляжыць камень, на тым камні стаіць дуб, на тым дубі крываць, на той крываці пярына, на той пярыні ляжыць змія Кацярына і вуж Сіміён* [Замовы, 303]; (*Švenčiausia Panelė*) *Як на моры на Сіяні і на Сіяньскай гарэ стаіць ігруша белая, пад тою ігрушою карваць цясовая,* на той карваці пярыны пуховы, на тых пярынах падушкі цвілёвы, на тых падушках **маць Прачыстая** і з сваім сынам, і з Святым Духам [Замовы, 364: ад змей]. Dauge lyje tradicijų Švenčiausios Panelės kultas susijęs su gyvatės kultu: krikščioniška Marijos pasveikinimo šventė (kovo 25) sutapo su diena, skirta gyvatėms ir ropliams, kada pasveikindavo žalčius ir gyvates, iššliaužančius pavasarį iš žemės [Dundulienė, 138]. Pagal lenkų tikėjimus, šią dieną žalčiai lenda į medžius ir klausosi varpu, o išgirdusiam užauga galva, ir kai galvą užauga 7, žaltyς parvista slibinu. Panašios sakmės susijusios su Panos Marijos giminimo diena (rugsejo 8) [Majewski, 120, 125]. Lietuvių užkalbėjimuose Marija lyginama su žalčiu: *Sustok, gyvate, Pana Marija eina, vyresnė, kaip žalčio galva* [Balys, 57, Nr. 388], bet dažniausiai pasirodo užkalbėjimuose nuo rožės, kur aprašomas jos kelias ir susitikimas su liga, pavyzdžiu: *Éjo Motina Švenčiausia per pievą, rado tris rožes: vieną raškę, kita puolę, trečią suvis prapuolę. Ir su Motinos Švenčiausios pamačiu, ir tegul šita sopé prapuola* [Balys, p. 63, Nr. 415]. Šiuose atvejuose Jėzus Kristus visai atitinka Šventosios Panelės įvaizdį – jie gali keistis vietomis, destis kas serga – vyras ar moteris (komentaruose taip ir sakoma: jeigu serga vyras – sakyti “Jėzus Kristus éjo...”, o jeigu moteris – „Pana Marija“). Tai leidžia manyti, kad šventieji personažai užkalbėjimuose galėjo atstoti ir paties sergančio žmogaus įvaizdį.

Jeigu ši prielaida yra teisinga, tai užkalbėjimai, apsakantys švento personažo kelią ir susitikimą su liga, iš tikrujų apsako gydymo procesą, tik juose ligonio įvaizdis yra paslėptas, užkoduotas kitų

personažų vaizdiniais. Ypač aktualiai čia yra kelio tema: būtent eidamas (jodamas, plaukdamas) per girią (lauką, pievą, jūrą) šis personažas patenka į bėdą (susilaužo koją, sutinka gyvatę ir t.t.). Toks siužetas visai atitinką kelio semantiką: kelias reiškia susidūrimą su priešingo pasaulio jégomis, todėl visada būna sunkus, tačiau jas įveikiant pasiekiamą ypatingų galių [Топоров, 352]. Bet užkalbėjimuose nuo ligų jis greičiausiai dar atspindi ir paties gydymo procesą – veiksmas, vykstantis kelyje, reiškia dinamiką; o sumazintas kelio įvaizdis, greitas aprašomo personažo atsikratymas liga – tą patį siekį tikrovėje. Nes, pagal archajinio mąstymo taisykles, modeliuojant sėkmingą sutrumpintą situaciją, galima ją sėkmingai išspręsti ir tikrovėje. Pavyzdžiui: *Ęjo Kristus per ciltę ir nulūžo lieptas ir inkrito Kristaus koja. Nuėjo Kristus sveikas, neskauda koja, taip tegu neskauda Jonui* [Balys, p. 72, Nr. 477]; *Ęjo Ponas Jezus per Cedros upę ir puolę ponas Jezus ir nusimūšė pirtelį ir kraujas bėgo Viešpaties. Tai taip ir mano bėga. Viešpati Jezau sulaikyk mano kraują* [Mansikka, p. 70, Nr. 25]; *Eхај Гасподъ на сівым кані на калінавы мост, на ракітавы куст. Куст пахіснуўся, мост праламіўся, а конь спатыкнуўся, а Гасподъ улякнуўся, у раба божага (імя) звіх, удар, вонух мінуўся* [Замовы, 557: *ад звіху, удару*]; *Iwoj Icys Христос цераз калінавы мост, скалоў ножачку на свізёну іголечку, вярнуўся назад – ні крыvi, ні ятрасci* [Замовы, 503: *кроў загаварваў*].

Taigi matome, kad kiekvienas naujos tradicijos šventas personažas funkcionaliai gali atstoti kitus rekonstruojamus veikėjus:

Jėzus Kristus – ligonis – liga – užkalbėtojas;

Švenčiausioji Panelė – liga (gyvatė) – merga (personifikuota liga) – ligonė – užkalbėtoja.

Siekimas paslėpti, užkoduoti, išvengti tikrujų vardų liečia ir pati užkalbėtoją. Tai akivaizdu baltarusių užkalbėjimuose: *не я зачэрчаю, не я загаварую – Правасяная маці Багародзіца; ні я ж бабка – Прачыста матка; не сам сабою – Прачыстаю святою*. Tokių formulų nepasitaiko lietuvių užkalbėjimuose, net atvirkščiai – užkalbėtojas gali pats pasinaudoti Dievo galia: ...*Kap šitu raikšteli mazgiou mazgeliai, taip mazgau rišu tavy, NN kraujas, aš tau insakou, iš kūno nebék, saulēs nemacyk, šviesai nesirodzyk.* Švento Petro raktu tavi rakinu, Dzievo vardu tavi užkeikiu, sustok [Krėvė–Mickevičius, p. 504, IV]. Nors užkalbėtojas su prašymu jam padėti kartais kreipiasi į galingus personažus, dažniausiai, nepaisant šių prašymų, pagrindinių veiksmų jis atlieka pats: *Valiuli Dievuli, kraujų suturék, Dušias iš kūno nevaryk, kad su krauju nebégči, kūna viena nepalikti. Per kietų akmenélj, par aukštų qžuołélj, Valiuli Dievuli, kraujų insakau, kraujų gislose sulaikau* [LTR 3205 (104)].

Cia mes matome esminį dviejų tradicijų skirtumą (iki šiol aprašyto savybės buvo bendros lietuvių ir baltarusių užkalbėjimams): ir užkalbėtojo pozicija aplinkinio pasaulio atžvilgiu, dėl to ir ligų gydymo būdas skiriasi tuo, kad baltarusių užkalbėtojas stengiasi surasti vyriausią personažą, atsakingą už ligos pasiroydymą ir išnykimą (užkalbėjimų pasaulis čia ryškiai hierarchiškas – aiškus centras ir pagrindinis personažas priešpriešinami periferijai), ir perduoti jam atsakomybę už visą gydymą (gražiai paprašyti arba pareikalauti, pačiam pasitraukiant, pasislepiant); o lietuvių užkalbėtojas jaučiasi pakankamai pajėgus susidurti su ligomis ar jų priežastimis tiesiog, be tarpininkų. Ir tik vėliau įvairios įtakos (krikščionybės ar kaimynų slavų, arba ir viena, ir kita) įnešė į lietuvių tradiciją užkalbėjimų tipą, kai užkalbėtojas kreipiasi pagalbos į kokį galingą personažą, slėpdamas pats.

Kiti aukščiau aprašyti reiškiniai (įvairūs tabu, palyginimai, tapatinimai, kelio aprašymai ir metamorfozės) greičiausiai yra pakankamai archajiski. Galima prielaida, kad „statiški“ užkalbėjimai–užkeikimai, grindžiami žodžio–vardo jéga (veiksmas vyks tačiau jas įveikiant pasiekiamą ypatingų galių [Топоров, 352]). Bet užkalbėjimuose nuo ligų jis greičiausiai dar atspindi ir paties gydymo procesą – veiksmas, vykstantis kelyje, reiškia dinamiką; o sumazintas kelio įvaizdis, greitas aprašomo personažo atsikratymas liga – tą patį siekį tikrovėje. Nes, pagal archajinio mąstymo taisykles, modeliuojant sėkmingą sutrumpintą situaciją, galima ją sėkmingai išspręsti ir tikrovėje. Pavyzdžiui: *Ęjo Kristus per ciltę ir nulūžo lieptas ir inkrito Kristaus koja. Nuėjo Kristus sveikas, neskauda koja, taip tegu neskauda Jonui* [Balys, p. 72, Nr. 477]; *Ęjo Ponas Jezus per Cedros upę ir puolę ponas Jezus ir nusimūšė pirtelį ir kraujas bėgo Viešpaties. Tai taip ir mano bėga. Viešpati Jezau sulaikyk mano kraują* [Mansikka, p. 70, Nr. 25]; *Eхај Гасподъ на сівым кані на калінавы мост, на ракітавы куст. Куст пахіснуўся, мост праламіўся, а конь спатыкнуўся, а Гасподъ улякнуўся, у раба божага (імя) звіх, удар, вонух мінуўся* [Замовы, 557: *ад звіху, удару*]; *Iwoj Icys Христос цераз калінавы мост, скалоў ножачку на свізёну іголечку, вярнуўся назад – ні крыvi, ні ятрасci* [Замовы, 503: *кроў загаварваў*].

SUTRUMPINIMAI:

Balys: *Balys J. Liaudies magija ir medicina*. – Bloomington, Indiana, 1951.
Dundulienė: *Dundulienė P. Žalčiai lietuvių pasaulėautoje ir dailėje*. – Vilnius, 1996.

Krėvė–Mickevičius: *Krėvė–Mickevičius V. Kerai // Tauta ir žodis*. – 1926, T. IV.

LKAG: Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies kūrybos archyvo garso įrašai.
LT: Lietuvių tautosaka. – T. V. Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokių. – Vilnius, 1968.

LTR: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraščias. Majewski: *Majewski E. Wąż w mowie, pojęciach i praktykach ludu naszego* // Wista. – 1892, tom VI.

Mansikka: *Mansikka V. Litauische Zauber spruche*. – Helsinki, 1929.

TD: Vilniaus krašto lietuvių tautosaka // Tautosakos darbai. – T. IV. – Kaunas, 1938.
Замовы: Замовы / Уклад. Г.А. Баргашэвич (серия: Беларуская народная творчасць). – Мінск, 1992.

Toporov: *Toporov B.H. Путь. // Мифы народов мира. Энциклопедия*. – Москва, 1997. – Т. II. – С. 352–353.

Fasmer: *Fasmer M. Этимологический словарь русского языка*. – Санкт–Петербург, 1996.

The perception of the struggle against diseases in Lithuanian and Byelorussian incantations

Marija ZAVJALOVA

The article is aimed at discussing Lithuanian and Byelorussian incantations as the means serving to prevent people from diseases. On the basis of the folklore texts the means of magic with regard to the fight against diseases are being revealed in the article. The conclusions are made that the Lithuanians and Byelorussians have almost the same perception as far as the fight against diseases is concerned in terms with the traditions of their incantations. The methods for the prevention of the diseases are of similar kind. First and foremost, these are the common methods of the verbal magic, i.e. identifications, comparisons, metamorphoses, taboos. The assumption is made that a symbolic representation of the route is one of the manifestations of the taboo by which the healing process itself and the representatives of the process are meant. It should be emphasized that not all of the means described have equally developed in both traditions – the essential differences might have occurred because of the late establishment of Christianity in Lithuania.

Balkanistikos institutas,
Lenino pr. 32 a, Maskva, Rusija

Gauta: 2000 05 05
Spaudai įteikta: 2000 08 16